

Аўторак

10

красавіка  
1945 г.

# ЛІТАРАТУРА і МАСТАЦТВА

ОРГАН САЮЗА СОВЕЦКІХ ПІСЬМЕННІКАУ БЕЛАРУСІ | УПРАУЛЕННЯ ПА СПРАВАХ МАСТАЦТВА ПРЫ СНК БССР

## Жыве і квітне беларуская совецкая культура

Амаль сорак гадоў таму назад  
вялікі паэт беларускага народа  
Янка Купала пісаў:

Я не паэт, о, край мяне божа!  
Не русы я к славе гэтай німала.  
Хоча песьенку думку і высуну можа,  
Завусы я толькі—Янка Купала.

Кожны край мае тых, што апіяваюць,  
Чым ёсь для народу уладан і хвалі,  
А беларусы нікога ж не маюць,  
Ніхаджжа хоць будзе Янка Купала.

Гэта былі змрокныя часы ца-  
рызма, калі беларускі народ не  
меў права на сваю мову, твор-  
часьць, культуру.

Кастрычніцкая рэвалюцыя, на-  
цыянальная палітыка Леніна і  
Сталіна дала нашаму народу дзяржаўнасць, права на развіццё  
сваёй мовы, пазней і літаратуры,  
мастацтва і науки. З гэтага часу  
пачынаецца бурны росквіт бела-  
рускай соціялістычнай культуры.  
Выраслі, побач з класікамі нашай  
літаратуры Купалам і Коласам,  
дзесяткі маладых таленавітых  
пазней і пісменнікаў, мастакоў і  
актораў, спевакоў і кампазітараў.

Фашысцкія бандыты імкнуліся  
знішчыць нашу культуру, забіць,  
ці кінуць у лагеры на смерць і  
пакуты, выдатных яе дзеячоў.  
Яны, як каршуны, накінуліся на  
ўсе святіні беларускага народа:  
спалілі дамы народных пазней  
Купалы і Коласаў, каштоўнейшыя  
рукапісі; разрабавалі бағаці-  
дзяржаўнай бібліятэкі, вывезшы ў  
Німеччыну ўсё кнігі і рукапісі бе-  
ларускага аддзела; яны ператварылі  
ў стайні памяшканне бела-  
рускага опернага тэатра; знішчылі  
мастаку галію; раскрылі му-  
зеі Беларусі. Эта была лютая  
расправа фашысцкіх ненавіснікаў  
культуры з скарбніцамі нашага  
народа! І гэта ім ніколі не будзе  
даравана. Але як фашыстам не ўда-  
лося ім прымусіць нашу ін-  
тэлігенцыю служыць іх чорнай,  
подлай спрабе.

Жыве і квітне беларуская со-  
ціялістычнай культуры на ра-  
дасць вызваленаму народу, на  
страх яго злактым ворагам—ні-  
мечкім фашыстам!

Комуністичная партыя і Урад  
Совецкай Беларусі зрабілі ўсё па-  
трабнае, каб захаваць кадры  
пісменнікаў, мастакоў, артыстаў,  
кампазітараў.

Слаўныя сыны беларускага на-  
рода—народныя місціцы—пар-  
тызаны інэрдка рыйкалі жы-  
цем, каб вырвача вучонага, піс-  
менніка, артыста, кампазітара з  
лап фашысцкіх забойцаў. У лесе,  
у дружкі партызанскаі сям'і  
прадстаўнікі нашай інтэлігенцыі  
знаходзялі прытулак, іх абаранілі,  
іх кілапады, ім ствараліся

ўсё для работы. Але як фашыстам не ўда-  
лося ім прымусіць нашу ін-  
тэлігенцыю служыць іх чорнай,  
подлай спрабе.

Беларускі народ ніколі не цу-  
раўся сваёй слáйной культурнай  
мінúшчыны. Дзейнасць Скарны, а  
і таксама пісменнікі Кузьмы Чорны і Міхася Лінъкоў,  
Кандрат Крапіва і Пітруса Броўка,  
Аркадзь Куляшоў і Макей Танк,  
Пімен Панчанка і Пётр Глебка.

Бурны рост беларускай совец-  
кай мастактва ў перадаўніны  
гады, а таксама ў перыяд Айчын-  
най вайны значна ўзняў мастакі  
узвоз нашай літаратуры, музыкі  
і тэатра. Калі некалькі гадоў таму  
назад мы гаварылі, што наша лі-  
таратура, музика, тэатры па сваім  
мастактву, ёсць адстающыя ад  
перадавой і брацкай нам рускай  
культуры, дык цяпер можам з  
уздыненасцю сказаць, што рад на-  
шых пісменнікаў, актораў, а так-  
сама асобныя тэатральныя калек-  
тывы замоўцы пачаснае месца  
сярод лепшых творчых сіл Совец-  
кага Саюза.

Беларускі народ ніколі не цу-  
раўся сваёй слáйной культурнай  
мінúшчыны. Дзейнасць Скарны, а  
і таксама пісменнікі Кузьмы Чорны і Міхася Лінъкоў,

Кандрат Крапіва і Пітруса Броўка,  
Аркадзь Куляшоў і Макей Танк,  
Пімен Панчанка і Пётр Глебка.

Беларускі народ ніколі не цу-  
раўся сваёй слáйной культурнай  
мінúшчыны. Дзейнасць Скарны, а  
і таксама пісменнікі Кузьмы Чорны і Міхася Лінъкоў,

Кандрат Крапіва і Пітруса Броўка,  
Аркадзь Куляшоў і Макей Танк,  
Пімен Панчанка і Пётр Глебка.

Беларускі народ ніколі не цу-  
раўся сваёй слáйной культурнай  
мінúшчыны. Дзейнасць Скарны, а  
і таксама пісменнікі Кузьмы Чорны і Міхася Лінъкоў,

Кандрат Крапіва і Пітруса Броўка,  
Аркадзь Куляшоў і Макей Танк,  
Пімен Панчанка і Пётр Глебка.

Беларускі народ ніколі не цу-  
раўся сваёй слáйной культурнай  
мінúшчыны. Дзейнасць Скарны, а  
і таксама пісменнікі Кузьмы Чорны і Міхася Лінъкоў,

Кандрат Крапіва і Пітруса Броўка,  
Аркадзь Куляшоў і Макей Танк,  
Пімен Панчанка і Пётр Глебка.

Беларускі народ ніколі не цу-  
раўся сваёй слáйной культурнай  
мінúшчыны. Дзейнасць Скарны, а  
і таксама пісменнікі Кузьмы Чорны і Міхася Лінъкоў,

Кандрат Крапіва і Пітруса Броўка,  
Аркадзь Куляшоў і Макей Танк,  
Пімен Панчанка і Пётр Глебка.

Беларускі народ ніколі не цу-  
раўся сваёй слáйной культурнай  
мінúшчыны. Дзейнасць Скарны, а  
і таксама пісменнікі Кузьмы Чорны і Міхася Лінъкоў,

Кандрат Крапіва і Пітруса Броўка,  
Аркадзь Куляшоў і Макей Танк,  
Пімен Панчанка і Пётр Глебка.

Беларускі народ ніколі не цу-  
раўся сваёй слáйной культурнай  
мінúшчыны. Дзейнасць Скарны, а  
і таксама пісменнікі Кузьмы Чорны і Міхася Лінъкоў,

Кандрат Крапіва і Пітруса Броўка,  
Аркадзь Куляшоў і Макей Танк,  
Пімен Панчанка і Пётр Глебка.

Беларускі народ ніколі не цу-  
раўся сваёй слáйной культурнай  
мінúшчыны. Дзейнасць Скарны, а  
і таксама пісменнікі Кузьмы Чорны і Міхася Лінъкоў,

Кандрат Крапіва і Пітруса Броўка,  
Аркадзь Куляшоў і Макей Танк,  
Пімен Панчанка і Пётр Глебка.

Беларускі народ ніколі не цу-  
раўся сваёй слáйной культурнай  
мінúшчыны. Дзейнасць Скарны, а  
і таксама пісменнікі Кузьмы Чорны і Міхася Лінъкоў,

Кандрат Крапіва і Пітруса Броўка,  
Аркадзь Куляшоў і Макей Танк,  
Пімен Панчанка і Пётр Глебка.

Беларускі народ ніколі не цу-  
раўся сваёй слáйной культурнай  
мінúшчыны. Дзейнасць Скарны, а  
і таксама пісменнікі Кузьмы Чорны і Міхася Лінъкоў,

Кандрат Крапіва і Пітруса Броўка,  
Аркадзь Куляшоў і Макей Танк,  
Пімен Панчанка і Пётр Глебка.

Беларускі народ ніколі не цу-  
раўся сваёй слáйной культурнай  
мінúшчыны. Дзейнасць Скарны, а  
і таксама пісменнікі Кузьмы Чорны і Міхася Лінъкоў,

Кандрат Крапіва і Пітруса Броўка,  
Аркадзь Куляшоў і Макей Танк,  
Пімен Панчанка і Пётр Глебка.

Беларускі народ ніколі не цу-  
раўся сваёй слáйной культурнай  
мінúшчыны. Дзейнасць Скарны, а  
і таксама пісменнікі Кузьмы Чорны і Міхася Лінъкоў,

Кандрат Крапіва і Пітруса Броўка,  
Аркадзь Куляшоў і Макей Танк,  
Пімен Панчанка і Пётр Глебка.

Беларускі народ ніколі не цу-  
раўся сваёй слáйной культурнай  
мінúшчыны. Дзейнасць Скарны, а  
і таксама пісменнікі Кузьмы Чорны і Міхася Лінъкоў,

Кандрат Крапіва і Пітруса Броўка,  
Аркадзь Куляшоў і Макей Танк,  
Пімен Панчанка і Пётр Глебка.

Беларускі народ ніколі не цу-  
раўся сваёй слáйной культурнай  
мінúшчыны. Дзейнасць Скарны, а  
і таксама пісменнікі Кузьмы Чорны і Міхася Лінъкоў,

Кандрат Крапіва і Пітруса Броўка,  
Аркадзь Куляшоў і Макей Танк,  
Пімен Панчанка і Пётр Глебка.

Беларускі народ ніколі не цу-  
раўся сваёй слáйной культурнай  
мінúшчыны. Дзейнасць Скарны, а  
і таксама пісменнікі Кузьмы Чорны і Міхася Лінъкоў,

Кандрат Крапіва і Пітруса Броўка,  
Аркадзь Куляшоў і Макей Танк,  
Пімен Панчанка і Пётр Глебка.

Беларускі народ ніколі не цу-  
раўся сваёй слáйной культурнай  
мінúшчыны. Дзейнасць Скарны, а  
і таксама пісменнікі Кузьмы Чорны і Міхася Лінъкоў,

Кандрат Крапіва і Пітруса Броўка,  
Аркадзь Куляшоў і Макей Танк,  
Пімен Панчанка і Пётр Глебка.

Беларускі народ ніколі не цу-  
раўся сваёй слáйной культурнай  
мінúшчыны. Дзейнасць Скарны, а  
і таксама пісменнікі Кузьмы Чорны і Міхася Лінъкоў,

Кандрат Крапіва і Пітруса Броўка,  
Аркадзь Куляшоў і Макей Танк,  
Пімен Панчанка і Пётр Глебка.

Беларускі народ ніколі не цу-  
раўся сваёй слáйной культурнай  
мінúшчыны. Дзейнасць Скарны, а  
і таксама пісменнікі Кузьмы Чорны і Міхася Лінъкоў,

Кандрат Крапіва і Пітруса Броўка,  
Аркадзь Куляшоў і Макей Танк,  
Пімен Панчанка і Пётр Глебка.

Беларускі народ ніколі не цу-  
раўся сваёй слáйной культурнай  
мінúшчыны. Дзейнасць Скарны, а  
і таксама пісменнікі Кузьмы Чорны і Міхася Лінъкоў,

Кандрат Крапіва і Пітруса Броўка,  
Аркадзь Куляшоў і Макей Танк,  
Пімен Панчанка і Пётр Глебка.

Беларускі народ ніколі не цу-  
раўся сваёй слáйной культурнай  
мінúшчыны. Дзейнасць Скарны, а  
і таксама пісменнікі Кузьмы Чорны і Міхася Лінъкоў,

Кандрат Крапіва і Пітруса Броўка,  
Аркадзь Куляшоў і Макей Танк,  
Пімен Панчанка і Пётр Глебка.

Беларускі народ ніколі не цу-  
раўся сваёй слáйной культурнай  
мінúшчыны. Дзейнасць Скарны, а  
і таксама пісменнікі Кузьмы Чорны і Міхася Лінъкоў,

Кандрат Крапіва і Пітруса Броўка,  
Аркадзь Куляшоў і Макей Танк,  
Пімен Панчанка і Пётр Глебка.

Беларускі народ ніколі не цу-  
раўся сваёй слáйной культурнай  
мінúшчыны. Дзейнасць Скарны, а  
і таксама пісменнікі Кузьмы Чорны і Міхася Лінъкоў,

Кандрат Крапіва і Пітруса Броўка,  
Аркадзь Куляшоў і Макей Танк,  
Пімен Панчанка і Пётр Глебка.

Беларускі народ ніколі не цу-  
раўся сваёй слáйной культурнай  
мінúшчыны. Дзейнасць Скарны, а  
і таксама пісменнікі Кузьмы Чорны і Міхася Лінъкоў,

Кандрат Крапіва і Пітруса Броўка,  
Аркадзь Куляшоў і Макей Танк,  
Пімен Панчанка і Пётр Глебка.

Беларускі народ ніколі не цу-  
раўся сваёй слáйной культурнай  
мінúшчыны. Дзейнасць Скарны, а  
і таксама пісменнікі Кузьмы Чорны і Міхася Лінъкоў,

Кандрат Крапіва і Пітруса Броўка,  
Аркадзь Куляшоў і Макей Танк,  
Пімен Панчанка і Пётр Глебка.

